

«ШЧАСЦЕ — НЕ МЕСЦА, КУДЫ МОЖНА ПРЫЙСЦІ»



Настойлівасць у дасягненні мэты мне дапамагаў развіваць былы губернатар Гродзенскай вобласці Сямён Шапіра.

Раней лічыла, што для публічнага чалавека галоўнае — дух, душа і духоўнасць.

Паважаю Вадзіма Дзевятоўскага не толькі як алімпійскага чэмпіёна і свайго калегу-дзупутата, але і як вельмі кратэтычнага чалавека.

Пра нямецкую мову, знакамітасць і сына Васіля Быкава

У дзяцінстве пра журналістыку я не марыла. Вельмі хацела быць перакладчыцай.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра сатаністаў, трох прэзідэнтаў і гуляючага «трэнера»

Журналіст — прафесія, звязаная з рызыкай. У цягады, калі я толькі пачынала працаваць, у сярэднім у свеце працягласць жыцця журналіста складала 45 гадоў.

Аднойчы пісала пра сатаністаў, якія пераварочвалі і ламалі крыжы на могілках.

Пра матушку Гаўрылію, здраду і надзейныя рукі

Наша гутарка працягнулася ў кабінцеце. «Гарбаты? Кавы?» — цікавіцца Алена Пятроўна.

Вельмі люблю прыходзіць у Свята-Раства-Багародзічныя жаночы манастыр у Гродне.

Асабліва цёплае, доверлівае стаўленне ў мяне да ігуменні Гаўрыліі.

Сын Васіля Быкава, таксама Васіль, даведаўся пра музей і падарыў нам бацькавую ручку.

Мая дачка працуе ў Маскве на тэлеканале Саюзнай дзяржавы.

Ючым «трэнерам». Самая складаная крытычныя матэрыялы брала заўсёды на сябе.

Пра матушку Гаўрылію, здраду і надзейныя рукі

Наша гутарка працягнулася ў кабінцеце. «Гарбаты? Кавы?» — цікавіцца Алена Пятроўна.

Вельмі люблю прыходзіць у Свята-Раства-Багародзічныя жаночы манастыр у Гродне.

Асабліва цёплае, доверлівае стаўленне ў мяне да ігуменні Гаўрыліі.

Сын Васіля Быкава, таксама Васіль, даведаўся пра музей і падарыў нам бацькавую ручку.

Мая дачка працуе ў Маскве на тэлеканале Саюзнай дзяржавы.

Я вельмі рада, што разам з матушкай Гаўрыліяй і актывісткамі Беларускага саюза жанчын Надзеяй Ермаковай і Марыяй Біркувай была ў ліку тых, хто адраджаў у Беларусі сямейнае свята — свята Пятра і Фэўронні.

Апошнім часам я палюбіла адзіноцтва. Калі разумеш, што ты цікавы сабе, зусім не цямка пабыць сам-насам са сваімі думкамі.

Муж мой таксама, як і я, усё жыццё будаваў сваю кар'еру. Таму ў гэтым плане былі губернатар Аляксандр Іосіфавіч Дубко.

Пра Бетховена, джынсы і «крутую» масквічку

У музычнай школе я любіла іграць Бетховена «Да Элізы». Дзесяцісекунды ўрывац з гэтага твора падчас пленарных пасяджэнняў гуцьчы ў Аваляній зале.

Працоўная кніжка ў мяне з'явілася ў 16 гадоў. Я скончыла музычны школу па класе фартэпіяна.

Апошнім часам я палюбіла адзіноцтва. Калі разумеш, што ты цікавы сабе, зусім не цямка пабыць сам-насам са сваімі думкамі.

Есць некалькі месцаў, дзе я набыла адзенне. Там ведаюць мой густ, прапаўноваюць тое, што мне трэба.

Муж мой таксама, як і я, усё жыццё будаваў сваю кар'еру. Таму ў гэтым плане былі губернатар Аляксандр Іосіфавіч Дубко.

Пра Бетховена, джынсы і «крутую» масквічку

У музычнай школе я любіла іграць Бетховена «Да Элізы». Дзесяцісекунды ўрывац з гэтага твора падчас пленарных пасяджэнняў гуцьчы ў Аваляній зале.

Працоўная кніжка ў мяне з'явілася ў 16 гадоў. Я скончыла музычны школу па класе фартэпіяна.

завязваецца паміж выпадковымі спадарожнікамі.

Пра псіхалагічна старых, брытанскага афіцэра і манну нябесную

Жыццё — гэта займальнае падарожжа. Калі ў чалавека няма мары, мэты, планаў, калі ён сёння робіць так, як рабіў учора, і гэта яго цалкам задавальняе, — ён ператвараецца ў псіхалагічна старога.

Графа «ваеннаабвязаная» дапамагла мне патрыіца на НАТАўскую інспекцыю айчынай авіябазы.

Муж мой таксама, як і я, усё жыццё будаваў сваю кар'еру. Таму ў гэтым плане былі губернатар Аляксандр Іосіфавіч Дубко.

Пра Бетховена, джынсы і «крутую» масквічку

У музычнай школе я любіла іграць Бетховена «Да Элізы». Дзесяцісекунды ўрывац з гэтага твора падчас пленарных пасяджэнняў гуцьчы ў Аваляній зале.

Працоўная кніжка ў мяне з'явілася ў 16 гадоў. Я скончыла музычны школу па класе фартэпіяна.



вам яшчэ адна стрэсавая сітуацыя. Калі газета будзе салодкай, як цукерка, або зусім не будзе мець смаку, людзі перастаюць яе чытаць.

гадзіны дажывала яе ўласная матуля. Я ведала ад гэтым і была побач з ігуменняй. Ведаю, матушка зрабіла б тое ж самае: калі на сэрцы цяжка, яна запрашае да сябе. Заварвае незвычайна смачную гарбату, і мы размаўляем.

Навагодняя дабрачынная акцыя "Нашы дзеці". Цэнтральнай падзеяй акцыі стане навагодняе свята ў Палацы Рэспублікі (запланавана на 27 снежня). Удзельнікі акцыі наведваюць больш як 200 аб'ектаў.

Надвор'е ПАЦЯПЛЕЕ І ДОЖДЖ. У сярэдзі на тэрыторыі Беларусі завітае атмасферны фронт з боку Балтыйскага мора. Тэмпература паветра ў ноч на сераду будзе ад мінус 3 да мінус 15 градусаў.

Добрая справа У КОЖНАГА ДЗІЦЦА БУДЗЕ СВЯТА. Падчас навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» плануецца наведваць не менш за 257 дзіцячых сацыяльных устаноў па ўсёй краіне.

У чаканні Каляд «ДАЙЦЕ, НЯБЁСЫ, РОСАЎ З ВЫШЫНІ!». Католікі ўсяго свету перажываюць Адвент, час падрыхтоўкі да свята Божага Нараджэння.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года. Празвішча, імя, імя па бацьку. Падпіска аформлена і аплачана ў (адрэсаванне сувязі) на I кв. або 1-е паўг. 2014 года.

КАЛІ ВЫ ПАПІСАЛІСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА» НА I КВАРТАЛ або 1-е паўгоддзе 2014 года — запавяняецце картку ўдзельніка, выразаўшы і дасылаўце яе ДА 11 СТУДЗЕНЯ ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

У мінскім кафедральным касцёле ў гонар Найсвяцейшай Панны Дзевы Марыі халад-навата, ціха, цёмна, і толькі святло залатых ліхтарыкаў у руках вернікаў разбурае сцяну цемры...

На другім — імя і прозвішча. Пасля казані свята зачытваў адно з сэрцаў. І той, чыё імя было напісана на кардонцы, атрымліваў фігуру Маці Божай, каб мог дома памаліцца перад ёй да наступнай ішмы.